

## ПАД ЗОРКАЮ СКАРЫНЫ: ДЗЕЙНАСЦЬ ПОЛАЦКАЙ ФІЛІ “МАЛАДНЯКА”

Полацкая філія Усебеларускага згуртавання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк” была заснавана 7 сакавіка 1925 г. на базе студыі “Маладняка”, якая з’явілася месяцам раней пры Полацкім педагогічным тэхнікуме. Ініцыятарам стварэння і першым яе кіраўніком быў вядомы паэт Алесь Дудар, які ўзначальваў філію з сакавіка да канца ліпеня 1925 г. Спрабуючы актывізаваць літаратурнае жыццё на Полаччыне, А. Дудар сутыкнуўся з шэрагам праблем: напрыклад, ён доўга не мог знайсці пісьменнікаў і ўвогуле зацікаўленых літаратурай людзей, якія маглі б скласці ядро філіі.

На пачатку жніўня 1925 г. філію ўзначаліў старэйшы і вопытнейшы за А. Дудара Валяр'ян Сянкевіч, настаўнік з 18-гадовым стажам, інспектар сацыялістычнага выхавання ў Полацку (1925 – 1926), адзін з заснавальнікаў Віцебскага краязнаўчага таварыства (1924), а пазней – старшыня Полацкага краязнаўчага таварыства (1926). Ён быў таленавітым арганізаторам і здолеў за рэкордна кароткі тэрмін актывізаваць працу філіі. Паколькі набліжаўся 400-гадовы юбілей беларускага кнігадруку, першае, што зрабіў В. Сянкевіч, узначаліўшы філію, – гэта пазнаёміў яе сяброў з постасцю Францыска Скарыны, распавёў пра яго ролю ў беларускай культуре і паставіў на парадак дня наступнага пытанні: “1. Аб выданыні літаратурн[ага] зборніка, прысьвечан[ага] Скарыне, у мясцовай друкарні сіламі “Маладняку”; 2) “А падрыхтоўцы навогод к правядзенню вечароў, прысьвечаных Скарыне, у Полацку і парайёнах; 3) “пытаньне а пляне працы календарным і перспектыўным” [4, с. 20].

Адразу ж для запланаванага зборніка была выбрана рэдкалегія ў складзе Я. Дадона, А. Сашэўскага, А. Котава, Ляшкевіча і самога В. Сянкевіча. Меркавалася, што ў зборнік увойдуць артыкулы “Полацак у часы Скарыны” Я. Дадона, “Жыцьцепіс і друк[арская] дзейнасць Скарыны” А. Котава, “Скарына і яго літарат[урная] творчасць” А. Сашэўскага, “Педагагічная дзейнасць Скарыны” Я. Гольмана [4, с. 20].

На наступным пасяджэнні, 15 жніўня, два аўтары зборніка, настаўнікі А. Котаў і Я. Дадон, прадставілі свае даклады, крыху перафармуявашы іх назвы – адпаведна “Францышак Скарына, яго жыцьцепіс і дзейнасць” і “Эканамічнасацыяльны нарыс Полаччыны ў XVI стагодзьдзі”. Кіраўніцтва філіі ўхваліла даклад А. Котава, адзначыўшы яго як “вельмі каштоўны”, і рэкамендавала да друку ў зборніку. Мала таго, іншым сябрам філіі было рэкамендавана “скарыстаць даклад як падрыхтоўчы матэрыял к дакладам, якія будуць рабіцца ў гэта съята ў горадзе і па вёсках”. А вось Я. Дадону паразілі “лепши апрацаўваць даклад, значна скараціць – дабавіць пра культурнае становішча ў той час Полаччыны” [4, с. 21].

Толькі пазначыўшы план працы над Скарынаўскім зборнікам і даручыўшы настаўнікам і краязнаўцам напісанне дакладаў, В. Сянкевіч заняўся распрацоўкай

усіх астатніх планаў працы філіі “на бягучы час”, што абмяркоўваліся на пасяджэнні 22 жніўня. У прыватнасці, гэта датычыла рэгулярнасці сходаў філіі, працы па стварэнні маладнякоўскіх гурткоў, сувязі з суседнімі філіямі, супрацоўніцтва з краязнаўчым таварыствам, павышэння адукаванасці сябrou філіі і інш. [4, с. 22].

5 верасня на чарговым сходзе філіі ўхвалілі наступныя пытанні: «*Даручыць тав. КОТАВУ зрабіць даклад ab Скарыне на настаўніцкім сходзе. Даручыць тав. МЯЛЕШКУ даць у мясцовую газэту сціслы артыкул a Скарыне. Тав. КРЫВІЦКАМУ даручыць напісаць туды-жса a падрыхтоўцы “Маладняку” к съвяту Скарыны»* [4, арк. 8] (апошняе выйшла ў газете “Полоцкій пахар” ад 19 верасня 1925 г.). “Дзень святавання Скарыны” не сыходзіў з павесткі дня і на далейшых пасяджэннях бюро Полацкай філіі “Маладняка”. Сам Ф. Скарына ў дакументах філіі пазіцыянаваўся як “першы вялікі беларускі дзеяч” [4, с. 21].

Падрыхтоўка да святавання 400-гадовага юбілею беларускага кнігадруку, наладжаная Полацкай філіяй “Маладняка” супольна з акруговым краязнаўчым таварыствам, асвялялася на старонках газеты “Полоцкій пахар”. Аўтар адной з нататак пісаў, што свята адбудзеца “ў апошніх лічбах каstryчніка” і “будзе мець шырокі грамадзянскі характар па клубам гораду і ва ўсіх райёнах акругі”. Імем Ф. Скарыны планавалася назваць сквер на Верхнім замку, Педагагічны тэхнікум, а таксама полацкую друкарню. Меркавалася, што “ў дзень свята з гэтай друкарні выйдзе Скарынінскі Зборнік, падрыхтованы філій “Маладняк” у Полацку” [2, с. 4].

Аднак рэальныя справы разыходзіліся з планамі і жаданнямі: скласці, а тым болей выдаць зборнік філіі не паспівала – у тым ліку і таму, што бракавала матэрываляў. Ужо 20 каstryчніка сакратар бюро філіі Сымон Хурсік звяртаўся па дапамогу да ЦБ “Маладняка”, просічы “найхутчэй паведаміць, ці будуць прысланы сябрамі Менскай філіі творы, якія павінны быті-б увайсці ў Полацкі зборнік, ахвяраваны Скарыне” [4, с. 35 – 35 адв.]. Адказ, відавочна, быў адмоўны, бо выданне зборніка было адкладзені і на далейшых пасяджэннях філіі працягвалі разглядацца творы, якія мусілі ўвайсці ў кнігу. Так, напрыклад, на сходзе філіі 27 каstryчніка 1925 г. да змяшчэння ў Скарыніускім зборніку ўхвалілі верш “Ф. Скарыне” Ганны Бэрскай [4, с. 9]. Характэрна, што кіраўніцтва філіі пры падрыхтоўцы зборніка спачатку паклапацілася пра навукова-публіцыстычнае і толькі потым пра літаратурна-мастакае яго напаўненне.

У каstryчніку – лістападзе сябры філіі рыхталіся да акруговага з’езда “Маладняка”. Меркавалася, што на ім прагучыць наступныя справаздачы і даклады: Справаздача ЦБ “Маладняка” (А. Дудар), Справаздача бюро філіі “Маладняка” Полацкай акругі (С. Хурсік), “Маладняк і літаратурная дыскусія” (А. Дудар), “Стан сучаснай беларускай літаратуры і інш. галіны мастацтва” (П. Крывіцкі), “Мінулая Полаччына” (А. Котаў) [4, с. 12].

У газете “Полоцкій пахар” выйшла яшчэ некалькі публікацый чальцоў філіі: “400-гадовы юбілей” В. Сянкевіча (1926, 1 янв.), “Два юбілеі – 1525 – 1905 – 1925 гг. (Першая друкарня – першая рэвалюцыя)” Я. Дадона (таксама) і інш. Але запланаваны Скарыніускі зборнік так і не ўбачыў свет. Прычынай гэтаму сталі,

відаць, пэўныя непаразуменні ўнутры філіі і памылкі кіраўніцтва, пра якія С. Хурсік скардзіўся Цэнтральному бюро “Маладняка” 26 траўня 1926 г.: “*Праца Палацкай філіі покуль-што крыху закульгала... Я хацеў хоць вучобу паставіць як сълед... Сарвалі... Прыдзеца зрабіць прачыстку...*” [4, с. 79 адв. – 80]. У пачатку вясны 1926 г. спыніліся нават сходы філіі, і “*Бюро не магло працаўаць арганізавана*” [4, с. 17].

Толькі ў канцы вясны – пачатку лета 1926 г. сітуацыя пачала выпраўляцца: па ініцыятыве Бюро пры філіі былі створаныя маладнякоўскія гурткі ў мястэчках Валынцы і Ветрына. Цягам найбліжэйшых месяцаў за кошт новых чальцоў абнавілася і сама Бюро філіі. Быў наладжаны рэгулярны выпуск літаратурнай старонкі ў газете “Чырвоная Палаччына”, выданнем якой займаўся паэт Але́сь Звонак. Яму ж была даручана падрыхтоўка да друку “літаратурна-мастацкага і грамадска-палітычнага альманаха Палацкай філіі” [4, с. 13]. Як вынікае, яго вырашылі выдаць замест запланаванага раней Скарынаўскага зборніка, частковая скарыстаўшы матэрыялы апошняга. Альманах атрымаў назыву “Надзвінне” і выйшаў, мяркуючы па датах пад некаторымі творамі, у самым канцы 1926 года.

Ні адзін з запланаваных раней гістарычных артыкулаў у альманахе не ўвайшоў: яго склалі выключна літаратурна-мастацкія творы. Аднак пры гэтым частка з іх прысвечана альбо непасрэдна Ф. Скарыну, альбо тэмэ гістарычнага мінулага Беларусі ўвогуле і Палаччыны ў прыватнасці. Самым аб’ёмным творам у альманаху стала аповесць Сымона Хурсіка “Францішак Скарына” – адна з першых спробаў адлюстраваць вобраз першадрукара ў мастацкай прозе. Дзеянне аповесці адбываецца ў 1530 г. у Вільні. У аснове сюжэту – намаганні Ф. Скарыны па выданні кніг, пошуку фінансавання гэтай справы і, урэшце, пажар, які знішчыў віленскую друкарню. Вобраз Ф. Скарыны ў паказе С. Хурсіка рамантызаваны і асучаснены. Гэта гуманіст, мысляр, чалавек дзеяння, “вялікі палачанін”, “бакалаўр філасофіі”, “доктар лекарскіх навук”, чыё імя вядомае ўсіму вучонаму Захаду. Прагнучы палепшиць свет з дапамогай асветы, ён “адмовіўся ад пыху і блеску каралеўскіх двароў абы толькі працаўаць на карысць свайго народу”. Паводле С. Хурсіка, першадрукар ненавідзіць прыгнёт ува ўсіх яго формах, не цікавіца рэлігійнымі пытаннямі, выступае духоўным апанентам прадстаўнікоў каталіцкай, праваслаўнай і лютеранскай цэрквеў. Пажар у друкарні і ён знішчэнне празаік інтэрпрэтуюць як вынік падпалу, ініцыяванага польскімі панамі. На думку В. Ю. Бароўкі, аповесць С. Хурсіка – спроба стварыць “партрэт адукаванага чалавека эпохі Адраджэння на падставе афіцыйных і ўласных аксіялагічных імператывай свайго часу” [1, с. 40].

У цэнтры верша “Францішку Скарыне” Ганны Брэскай – традыцыйны сімвалічны вобраз сейбіта-асветніка “з поўнай жменяй жамчужын-зярнят” [3, с. 82]. У вершы “Палацак” Алеся Дудара адлюстравалася жаданне беларускай інтэлігенцыі 1920-х увекавечыць імя Ф. Скарыны ў тапаніміцы, а таксама планы паставіць у Палацку на Замкавай гары помнік першадрукару (“*Замест Сафійскае – гара Скарыны*”) [3, с. 61]. Тэма гістарычнага мінулага закраналася і ў іншых творах: “...Хвалі празрыстыя. Жвір на адмелях. / Сонца ружовы ўсход і заход... / Хвалі калісці крывёй чырванелі, / Край руйнаваўся з году у год. / Ворагі злосныя,

*хцівія ворагі – / Царскай Pacei чыноўнічы люд. / Усё асьмяялі, што родна і дорага, / З роднай зрабілі чужую зямлю...*” (А. Звонак, “Полачыне”) [3, с. 50]; “*Пасінешы стаяць камяніцы, / а калісь пад звон... шпор – / кадэты хадзілі маліца / ў праславуты Сафійскі сабор*” (А. Александровіч, “Дзвіна” [3, с. 47]); “*Быў ён [Полацк] і пад шляхтай, / Быў пад масквічамі, / I з Дзьвіной ліліся / Сылёзы палаchan...*” (Р. Хвойка, “Над Дзьвіной” [3, с. 89]). Францыска Скарыны як постаць “*вялікага гістарычнага мінулага*” Полаччыны згадаў ва ўступным артыкуле і М. Грашчанка [3, с. 5].

З 2-й паловы 1926 г. пачаўся найбольш плённы перыяд дзеянасці Полацкай філіі “Маладняка”: у “Чырвонай Полачыне” рэгулярна выходзіла літаратурная старонка з творамі ўдзельнікаў філіі, а ў полацкай друкарні ўбачылі свет яшчэ два альманахі: “Росквіт” (1927) і “Зарніцы” (1928). Удзельнікамі філіі ў розны час былі П. Броўка, Г. Брэская, Я. Відук (Скрыган), М. Грашчанка, А. Звонак, Я. Козік, П. Крывіцкі, В. Маракоў, С. Мілевіч, Я. Падабед, К. Пчалкоў, С. Сямашка, Т. Хадкевіч, Р. Хвойка (Пугач), С. Хурсеік, П. Шукайла і інш. У лістападзе 1928 г., у сувязі з рэарганізацыяй “Маладняка”, Полацкая філія была пераўтворана ў філію Беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП). Полацкая філія “Маладняка” была больш актыўнай і паспяховай за многія іншыя, за выключэннем, бадай, Аршанская і Калінінская, якія мелі магчымасць рэгулярна выдаваць уласныя часопісы. Пэўнай асаблівасцю філіі было заўажнае адчуванне далучанасці да старадаўніх традыцый кнігадрукавання і прыгожага пісьменства, якой удзельнікі філіі былі абавязаны найперш аднаму з яе кіраўнікоў – педагогу і краязнаўцу В. Сянкевічу.

#### Спіс літаратуры

1. Бароўка, В. Ю. Мастацкая інтэрпрэтацыя асобы і дзеянасці Ф. Скарыны як аксіялагічная праблема / В. Ю. Бароўка // Аксіологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017.
2. Д. Скарыненская съята / Д. // Полоцкий пахарь. – 1925. – 14 окт.
3. Наддзівінне: літаратурна-мастацкі альманах Полацкай філіі Усебеларускага аб'яднання паэтаў і пісьменнікаў “Маладняк”. – Полацак : Выд. Полацкай філіі “Маладняка”, 1926.
4. Пратаколы агульных сходаў і пасяджэнняў бюро, план работы, список членаў, анкеты, перапіска з Цэнтральным бюро і інш. документы Полацкай філіі “Маладняка” // Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. – Ф. 225. – Воп. 1. – Адз. зах. 13.